

ЛЮБЛЮ ЦЯБЕ, БЕЛАЯ РУСЬ

Жытнёвае поле, лясы і азёры,
Крынічанька ў лузе і ў небе жаўрук -
Прыслухайся толькі, усё тут гаворыць:
Люблю цябе, Белая, Белая Русь.

Ну як не любіць тыя хаты ля гаю,
Ля сініх азёр і палёў залатых,
Дзе хлебам і соллю сяброў сустракаюць
І з песняй праводзяць як родных сваіх...

Тут трэба ля гэтых азёр нарадзіцца
І слухаць гаворку, і бачыць зару,
Каб сэрцам і даляй навек парадніцца
З табой. Мая чыстая Белая Русь.

ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!

Кнігі Уладзіміра Карызны,
матэрыялы пра жыццё і творчасць
паэта можна знайсці ў фондзе
нашай бібліятэкі.

Мы працуем:


з 10.00 да 19.00

Перапынак на абед:

з 14.00 да 15.00

Выхадныя дні:

нядзеля, панядзелак



"Усё мяне хвалюе
зноў і зноў..."

НАШ АДРАС

231920

БЦНК - філіял аг. Юбілейны

вул. Цэнтральная, 21

аг. Юбілейны

Ваўкавыскі р-н

E-mail: ubilib@mail.ru

да **80-годдзя** з дня нараджэння

Уладзіміра Карызны

2018

Уладзімір Карызна



Беларускі паэт, перакладчык

Нарадзіўся 25 мая 1938 года ў в.Закружка Мінскага раёна. Закончыў філалагічны факультэт БДУ (1961). Працаваў выкладчыкам беларускай і рускай мовы і літаратуры. Пазней рэдактар, старшы рэдактар, загадчык аддзела беларускай музыкі Рэспубліканскага радыё (1967-1980), рэдактар аддзела навукі і мастацтва часопіса “Полымя”(1980 - 1981), старшы рэдактар, загадчык рэдакцыі літаратуры для дашкольнага выдавецтва «Юнацтва»(1981-2001), намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Крыніца» (2002). Сябра СП СССР з 1970 г.

* Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь (1996).

* Узнагароджаны ордэнам Францыска Скарыны (2002)


* Лаўрэат літаратурнай прэміі «Залаты купідон» (2007).

* Заслужаны дзеяч культуры Беларусі(2008)

Першы верш надрукаваў у 1956 г. (газета «Чырвоная змена»). Аўтар зборнікаў паэзіі:
«Край мой сінявокі» (1963),
«Жураўліны досвітак»(1969),
«Святло ліўня» (вершы і паэма 1972),
«Цеплыня»(паэма, вершы, песні,1977),
«Цішыня баразны» (вершы і паэма, 1981),
«Шумяць вербы» (вершы, песні, 1982),
«Музыка ў свеце» (1985),
«Расколiна на Звоне Свабоды» (1986),
«Душы разгуканай мелодыя» (1988),
«Хвіліна святла» (Выбранае, 2003),
«Доля Русь наша Белая» (выбранае ў серыі «Беларускае паэзія XXI стагоддзя», 2007).



Аўтар кніжак вершаў для дзяцей:
«На сяле ў бабулі» (1975),
«Кыонг і яго сябры» (1982),
«Малююць дзеці» (з А.Вольскім, 1984),
«Зямля — два паўшар'і» (1988),
«Мір і сонейка для ўсіх» (1990),
«На азёрах сiнiх» (2000)
«Чароўныя вочкі»: казкі (2003)
«Лепяць ластаўкі гняздзечкі»(2010)



У кнізе паэта знайшлі ўтульнае і прыгожае месца сур'ёзныя і вясёлыя вершы, нечаканыя загадкі і незвычайныя казкі. Яны абавязкова стануць захапленнем для маленькага чытача і слухача, бо ўсе яны з менталітэту народа, выхоўваюць лепшыя нацыянальныя якасці: дабрыню, працавітасць, кемлівасць, прагу пазнання новага, а таксама - любоў да Радзімы, да матчынага слова!

Роднае слова —
Матчына слова —
З гукаў чароўных
Выткана мова.

Родная мова,
Як і радзіма:
Жыць і любіць без яе
Немагчыма.